

Убачыў свет новы альманах

У МДУ імя А.А. Куляшова адбылася прэзентацыя альманаху Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі «Прыдняпроўе. Магілёўшчына літаратурная». Удзельнікі сустрэчы пазнаёміліся з новым зборнікам паэзіі, прозы, публіцыстыкі. Перад прысутнымі выступалі як добравядомыя аўтары, так і моладзь, якая ярка заявіла аб сабе сваёй творчасцю. Студэнты таксама актыўна далучыліся да прэзентацыі: мілагучна чыталі вершы, з цікавасцю слухалі суб'яднікаў, задавалі пытанні, а таксама мелі магчымасць набыць кнігу з аўтографамі.



– Наш новы альманах прысвечаны Году малой радзімы, Году народнага адзінства і 15-годдзю ўтварэння Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ён чакаў сваёй сустрэчы з чытачамі амаль два гады, – расказвае рэдактар-укладальнік альманаху, старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Аляксандр Казека.

У ім прадстаўлена ўсё кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі, вершы паэтаў, членаў Магілёўскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Чыта-

чу будзе прыемна сустрэцца са сталымі аўтарамі, за літаратурнай творчасцю якіх аматары роднага слова сочаць не адзін год. Яркі заявілі ў ім аб сабе маладыя таленавітыя аўтары – шмат новых імёнаў. Гэта ў чарговы раз даказвае: творчасць развіваецца ў нашым Прыдняпроўскім краі. І мы гэтаму вельмі рады, бо нашы рады папаўняюцца таленавітымі літаратарамі. Ёсць у альманаху гумар і сатыра, пераклады вершаў з замежных моў. Перакананы, кніга будзе цікавай для шырокага кола чытачоў, і асабліва яна важная для

моладзі. Бо ў ёй – палітра вельмі разнастайная. Упэўнены, наша пісьменніцкае слова значна ўплывае на фарміраванне асобы, выхаванне маладога пакалення, прывіццё высокіх маральных якасцяў, выходзіць любоў да Радзімы.

Выданне ажыццёўлена Магілёўскім абласным аддзяленнем грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» пры садзейнічанні КВУП «Інфармацыйнае агенцтва «Магілёўскія ведамасці». Мы выказваем шчырую падзяку Магілёўскаму абласному аддзяленню ГА «Беларускі фонд міру» за фінансавую падтрымку альманаху.

Удзельнікі мерапрыемства з задавальненнем гарталі новы альманах, слухалі творы, якія чыталі яго аўтары.

Так, у раздзеле «Паэзія» прадстаўлены вершы паэтаў, членаў Магілёўскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі: Алеся Казекі, Валянціны Габрусевай, Наталлі Азаранка, Віктара Кунцэвіча, Наталлі Міхальчук, Алены Кісель, Алёны Беланоўкі, Вольгі Бяловай, Марыны Сліўко, Надзеі Драбышэўскай, Вольгі Маланковай-Куляшовай, Сяргея Рынкевіча, Дзмітрыя Сязэміна, Мікалая Леўчанкі, Уладзіміра Ясева, Мікалая Салаўцова, Мікалая Мінчанкі, Жанны Усцінавай.

Шмат твораў прысвечана малой радзіме. Напрыклад, вось гэты радкі з верша Алеся Казекі «Лясною сцяжынкай»:



*Мінаюць хутка леты,
зімы...
Як проста, дружа,
зразумець –
Няма радней сваёй
Радзімы –
На тым стаіць зямля
цвердзь.
Няма мілей бацькоўскай
хаты
У роднай вёсцы,
ля ракі –
І толькі гэтым мы
багаты
Ва ўсе часы, ва ўсе вякі...*

У альманаху надрукаваны вершы Наталлі Міхальчук – кандыдата філалагічных навук. Наталля Аляксандраўна – кіраўнік універсітэцкага літаратурнага аб'яднання «Натхненне». Яе вершы любяць і ведаюць не толькі студэнты.

У раздзеле «Проза» змешчаны творы аўтараў Наталлі Ніканчук, Уладзіміра Харланцава і іншых.

Магілёўскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі праводзіць вялікую работу па выяўленні маладых талентаў у літаратуры. Падчас розных літаратурных конкурсаў яны адкрываюць сярод пераможцаў шмат перспектывных аўтараў. Творы лепшых з лепшых надрукаваны ў альманаху ў раздзеле «Новыя імёны».

Пазнаёміцца з новым літаратурным альманахам можна ў бібліятэках горада ці набыць яго ў рэкламным аддзеле КВУП «Інфармацыйнае агенцтва «Магілёўскія ведамасці».

Таццяна ПАДЛІПСКАЯ.
Фота аўтара.